

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ

www.gazeta.bsu.by



УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

12 мая 2006 года, № 10 (1940)

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2006 ГОДЗЕ

1. Прыём у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ) ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы», зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (№ 80 ад 7 лютага 2006 г.).

2. Права на атрыманне ў БДУ першай вышэйшай адукацыі маюць асобы, якія атрымалі агульную сярэднюю, сярэдняю прафесійна-тэхнічную або сярэдняю спецыяльную адукацыю, пацверджаную адпаведным дакументам.

Права ўдзельнічаць у конкурсе на набывццё ў БДУ на бюджэтай аснове першай вышэйшай адукацыі маюць:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь;

б) замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пасля папярэдняга прахаджання ў Рэспубліцы Беларусь;

в) асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі замежных дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі;

г) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан.

Другія катэгорыі грамадзян прымаюцца ў БДУ на платнае навучанне, калі іншае не прадувадзана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

3. У конкурсе на завочную бюджэтную форму навучання маюць права ўдзельнічаць абітурыенты (з ліку катэгорый, што пералічаны ў п. 2а — 2г), якія маюць сярэдняю адукацыю і працуюць па профілі абранай спецыяльнасці або маюць сярэдняю спецыяльную ці сярэдняю прафесійна-тэхнічную адукацыю і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці.

Іншыя асобы ўдзельнічаюць у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па завочнай форме на ўмовах аплаты.

Пералік прафесій і спецыяльнасцей, якія адпавядаюць профілю навучання па завочнай форме, зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

4. Агульная колькасць месцаў для прыёму абітурыентаў на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў па дзённай і завочнай формах навучання вызначаецца кантрольнымі лічбамі прыёму, якія ўстанаўліваюцца Міністэрствам

адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных месцаў па кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

5. На платнае навучанне для атрымання першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спецыяльнасцях і формах навучання (акрамя ваеннага факультэта) у БДУ прымаюцца асобы, якія:

а) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі ў БДУ па конкурсе на

навучанне без уступных выпрабаванняў на аснове дагавораў, што заключаюцца з абітурыентамі ці з іх прадстаўнікамі.

6. Агульная колькасць месцаў для прыёму абітурыентаў на платнае навучанне па дзённай і завочнай формах навучання вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з ліцэнзіяй БДУ на адукацыйную дзейнасць.

Колькасць месцаў для навучання за аплату па кожнай спе-

цыяльнасці з «Палажэннем аб парадку атрымання другой вышэйшай адукацыі ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь», зацверджаным Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (ад 12 чэрвеня 1997 г. № 699).

Для атрымання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі ў БДУ прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях і формах навучання асобы, якія маюць дыплом аб заканчэнні вышэйшай навучальнай установы.

На паралельнае навучанне ў БДУ прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях і формах навучання студэнты 3–6 курсаў ВНУ Рэспублікі Беларусь, якія атрымалі па вывучаных дысцыплінах за ўвесь тэрмін навучання адзнакі не ніжэй чым «сэм» (па дзесяцібальнай сістэме). Пры гэтым вучэбныя заняткі па месцы асноўнай вучобы студэнта і на выбранай ім для паралельнага навучання спецыяльнасці павінны праводзіцца, як правіла, у розныя змены, каб забяспечыць студэнту магчымасць у поўным аб'ёме наведваць заняткі.

Залічэнне ў склад студэнтаў для атрымання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, а таксама на паралельнае навучанне ажыццяўляецца прыёмнай камісіяй БДУ на аснове заключэння дэкана адпаведнага факультэта аб магчымасці навучання абітурыента адразу на другім ці старэйшых курсах і наяўнасці вакантных месцаў на гэтым курсе.

У выпадку дадатнага заключэння дэкана факультэта залічэнне абітурыента на платнае навучанне ажыццяўляецца без уступных выпрабаванняў.

У выпадку значнай неадпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі, на падставе заключэння дэкана факультэта прыёмная камісія прымае рашэнне аб неабходнасці праходжання абітурыентам поўнага курса навучання. У гэтым выпадку абітурыент здае ўсе ўступныя выпрабаванні, прадувадзаныя Дадаткам 1А (дзённая форма навучання) ці Дадаткам 1Б (завочная форма навучання), і карыстаецца правам пазаконкурснага залічэння на плат-



бюджэтных месцаў па гэтай ці іншай спецыяльнасці (пры ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);

б) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні ў іншыя вышэйшыя навучальныя ўстановы (ВНУ) Рэспублікі Беларусь па гэтай ці іншай спецыяльнасці (пры ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);

в) станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні ў БДУ па гэтай спецыяльнасці, але не мелі права ўдзельнічаць у конкурсе на набывццё бясплатнай адукацыі;

г) прадставілі сертыфікаты цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2006 годзе, па ўсіх вызначаных для гэтай спецыяльнасці ўступных выпрабаваннях.

Замежныя грамадзяне, якія маюць неабходны ўзровень папярэдняй адукацыі (пацверджанай даведкай камісіі, створанай згодна з загадам рэктара БДУ, ці па сведчаннем аб заканчэнні падрыхтоўчага курса), але не мелі права ўдзельнічаць у конкурсе на набывццё бясплатнай адукацыі, прымаюцца ў БДУ на платнае

цыяльнасці зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навучання і ўстанаўліваецца згодна з дзеючым заканадаўствам.

7. Усе абітурыенты здаюць тры ўступныя выпрабаванні, два з якіх — у форме цэнтралізаванага тэсціравання, а трэцяе — у форме, вызначанай прыёмнай камісіяй БДУ.

Пералік уступных выпрабаванняў па асобных спецыяльнасцях (напрамках спецыяльнасцей, спецыялізацыях) даецца ў Дадатку 1А (дзённая форма навучання) і ў Дадатку 1Б (завочная форма навучання).

Перад залічэннем абітурыента, якія станюцца вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, праходзяць абавязковае субсядаванне з дэканам адпаведнага факультэта. Дата і час субсядавання пазначаюцца ў раскладзе ўступных выпрабаванняў.

8. Атрыманне другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, а таксама паралельнае навучанне ажыццяўляецца ў БДУ, як правіла, на платнай аснове ў адпавед-

ЧЫТАЙЦЕ

У НУМАРЫ:

Пералік уступных выпрабаванняў на дзённую і завочную формы навучання **Стар. 4-5**

Табліца пераводу сярэдняга бала дакументаў аб адукацыі (з пяцібальнай у дзесяцібальную шкалу) **Стар. 5**

Пералік спецыяльнасцей, на якія пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных прадметных алімпіяд школьнікаў залічваюцца ў гэтым годзе без уступных экзаменаў **Стар. 6**

Пералік спецыяльнасцей, па якіх пазаконкурсны прыём сёлета ажыццяўляцца не будзе **Стар. 6**

План прыёму на дзённую і завочную формы навучання **Стар. 7**

Звесткі аб конкурсе ў БДУ па спецыяльнасцях у 2005 годзе **Стар. 7-8**

Графік цэнтралізаванага тэсціравання ў 2006 годзе **Стар. 8**

Графік правядзення «Дзён адкрытых дзвярэй» ў БДУ **Стар. 8**

Паважаныя абітурыенты!

Рэдакцыя газеты «Універсітэт» сумесна з прыёмнай камісіяй выпусціла ў свет некалькі спецыяльных выпускаў для абітурыентаў. Так, у № 7 за 23 сакавіка гэтага года змешчаны прыкладныя варыянты экзаменацыйных заданняў у БДУ ў 2006 годзе, а таксама падрабязная інфармацыя пра ўсе факультэты ўніверсітэта.

Спецыяльныя выпускі газеты «Універсітэт» для абітурыентаў можна набыць

у кніжных кіёсках «Універсітэцкая кніга», размешчаных у фаягалоўнага корпуса БДУ (праспект Незалежнасці, 4), у карпусах юрыдычнага факультэта (вул. Ленінградская, 8), хімічнага факультэта (вул. Ленінградская, 14), філалагічнага факультэта (вул. К. Маркса, 31), а таксама ў інтэрнаце № 2 студгарадка БДУ (вул. Кастрычніцкая, 2).

(Працяг на 2-й стар.)

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2006 ГОДЗЕ

(Прцяг. Пачатак на 1-й стар.)

нае навучанне. У выпадку, калі колькасць заяў ад дадзенай катэгорыі асоб перавысіць колькасць выдзеленых месцаў, залічэнне ажыццяўляецца згодна з парадкам, які прадугледжаны ў пункце 37 дадзенага «Палажэння».

9. Асобы, якія атрымалі першую вышэйшую адукацыю ў ВНУ Рэспублікі Беларусь на платнай аснове і паступаюць у БДУ для атрымання другой вышэйшай адукацыі на бюджэтнай аснове; асобы, якія атрымалі першую вышэйшую адукацыю на бюджэтнай аснове і якім згодна з заключэннем медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі супрацьпаказана работа па раней атрыманай спецыяльнасці ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя; асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на платнай аснове і паступаюць у БДУ на бясплатнае паралельнае навучанне, здаюць усе ўступныя выпрабаванні, прадугледжаныя Дадаткам 1А (дзённая форма навучання), і ўдзельнічаюць у конкурсе на бюджэтнае навучанне сярод асоб, якія паступаюць у БДУ для атрымання першай вышэйшай адукацыі.

У выпадку праходжання па конкурсе на бюджэтныя месцы такія асобы могуць быць пераведзены на аснове заключэння дэкана адпаведнага факультэта аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі на другі ці старэйшыя курсы, але толькі пры наяўнасці вакантных бюджэтных месцаў на гэтым курсе.

10. Парадак паўторнага паступлення студэнтаў, якія займаюцца ў БДУ на платнай аснове, на бюджэтнае навучанне рэгламентуецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

11. Асобы, якія паступаюць у БДУ для набывання першай вышэйшай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 1);
- арыгіналы дакумента ўстаноўленага ўзору аб агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі і дадатку да яго;
- арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2006 годзе;
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь;
- дакументы, якія пацвярджаюць правы абітурыентаў на льготы пры прыёме на навучанне, што ўстаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Акрамя таго, пры неабходнасці ў прыёмную камісію дадаюцца:

- выписка з працоўнай кніжкі (для абітурыентаў завочнай формы навучання);
- заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання ў БДУ па абранай спецыяльнасці (для інвалідаў 1-й, 2-й і 3-й груп, дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў, а таксама асоб, якія скончылі ўстановы, што забяспечваюць атрыманне спецыяльнай адукацыі);
- даведка мясцовага выканаўчага камітэта аб пастаянным (не

менш як два гады) пражыванні на момант атрымання сярэдняй адукацыі ў сельскай мясцовасці або ў населеных пунктах, што размяшчаюцца на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання (для выпускнікоў устаноў адукацыі, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ва ўказаных населеных пунктах);

— дакументы, што пацвярджаюць беларускую нацыянальнасць (для беларусаў, якія з'яўляюцца грамадзянамі замежных дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі).

Лічбавае фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

12. Асобы, якія паступаюць у БДУ для набывання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 2);
- копію дыплама аб вышэйшай адукацыі;
- копію дадатку да дыплама;
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь;
- заключэнне дэкана адпаведнага факультэта БДУ аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі і магчымасці навучання адразу на другім ці старэйшых курсах.

Асобы, якія атрымалі першую вышэйшую адукацыю ў ВНУ Рэспублікі Беларусь на платнай аснове, прадстаўляюць адпаведную даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Абітурыенты, якія паступаюць на завочную форму навучання, прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі.

Асобы, якія паступаюць на першы курс, прадстаўляюць таксама арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2006 годзе.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання ў БДУ па абранай спецыяльнасці.

Лічбавае фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

13. Асобы, якія паступаюць ў БДУ на паралельнае навучанне, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 3);
- пісьмовую згоду рэктара ВНУ, дзе вучыцца студэнт, завераную падпісам рэктара і пячаткай ВНУ (для студэнтаў БДУ — пісьмовую згоду дэкана факультэта, завераную падпісам дэкана і пячаткай факультэта);
- акадэмічную даведку, завераную падпісам рэктара і пячаткай

ВНУ (для студэнтаў БДУ — копію заліковай кніжкі, завераную падпісам дэкана і пячаткай факультэта);

— заключэнне дэкана адпаведнага факультэта БДУ аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі і магчымасці навучання адразу на другім ці старэйшых курсах.

Асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на платнай аснове, прадстаўляюць адпаведную даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Студэнты іншых ВНУ прадстаўляюць медыцынскую даведку па форме, якая ўстаноўлена Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Абітурыенты, якія паступаюць на завочную форму навучання, прадстаўляюць, акрамя таго, выписку з працоўнай кніжкі.

Асобы, якія паступаюць на першы курс, прадстаўляюць арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2006 годзе.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання ў БДУ па абранай спецыяльнасці.

Лічбавае фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

14. Замежныя грамадзяне, якія паступаюць у БДУ на платнае навучанне, (ці іх прадстаўнікі) падаюць у прыёмную камісію на беларускай (рускай, англійскай, французскай, іспанскай, нямецкай) мове наступныя дакументы:

- заяву аб прыёме на навучанне з указаннем спецыяльнасці;
- дакумент аб адукацыі з указаннем вывучаных прадметаў і атрыманых на экзаменах адзнак (балаў);
- медыцынскае заключэнне, выдадзенае тэрытарыяльнай устаноў аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, што пацвярджае адсутнасць супрацьпаказанняў для навучання па абранай спецыяльнасці;

— медыцынскае заключэнне аб стане здароўя, што пацвярджае магчымасць навучання ў кліматычных умовах Рэспублікі Беларусь, выдадзенае афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў абітурыент;

— сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ-інфекцыі, выдадзены афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў абітурыент;

— копію пасведчання аб нараджэнні, завераную ва ўстаноўленым парадку.

Да дакументаў, выкананых на замежнай мове, павінны прыкладвацца натарыяльна завераныя пераклады на беларускую ці рускую мову.

Лічбавае фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт ці дакумент, што яго замяняе, з адпаведнай візай і дагавор абавязковага медыцынскага страхавання абітурыент прад'яўляе асабіста пры падачы дакументаў у прыёмную камісію.

15. Дакументы ад паступаючых у БДУ на дзённую і завочную бюджэтныя формы навучання прымаюцца з 12 па 29 ліпеня (на ваенны факультэт — з 12 па 26 ліпеня). Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 31 ліпеня па 4 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне — па 6 жніўня. Прыём дакументаў ад абітурыентаў, якія вытрымалі ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі па конкурсе на дзённае бюджэтнае навучанне ў БДУ, для ўдзелу ў конкурсе на завочнае бюджэтнае навучанне — па 7 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў на завочнае бюджэтнае навучанне — па 8 жніўня. Прыём дакументаў для ўдзелу ў конкурсе на залічэнне на дзённае і завочнае платнае навучанне — па 9 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў на дзённае і завочнае платнае навучанне — па 11 жніўня.

16. На спецыяльнасць «тэалогія» Інстытута тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірылы прымаюцца асобы па характарыстыках рэкамендацыйнага настаяцеля царкоўных прыходаў.

17. На ваенны факультэт прымаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь ва ўзросце ад 17 да 21 года (у тым ліку тыя, якія дасягнулі 17-гадовага ўзросту або дасягнулі 21-гадовага ўзросту ў год паступлення на вучобу); грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія прайшлі або праходзяць тэрміновую ваенную службу або службу ў рэзерве ці прайшлі ваенную службу па кантракце, — ва ўзросце да 23 гадоў; ваеннаслужачыя, якія праходзяць ваенную службу па кантракце, — ва ўзросце да 25 гадоў. Асобы з ліку грамадзянскай моладзі і асобы, якія адслужылі тэрміновую ваенную службу або службу па кантракце, прымаюцца па накіраваннях раённых (гарадскіх) ваенных камісарыятаў; асобы, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, ваенную службу па кантракце, прымаюцца па накіраваннях камандзіраў ваенскіх часцей.

Асобы, якія не дасягнулі 18-гадовага ўзросту, прадстаўляюць разам з іншымі дакументамі пісьмовую згоду аднаго з бацькоў або законнага прадстаўніка.

На спецыяльнасці «псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне ваенскай дзейнасці)», «хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)», «правазнаўства (спецыялізацыя — юрыяконсультацыйная работа ў ваеннай сферы)», «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)», «геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)» прымаюцца толькі асобы мужчынскага полу, на спецыяльнасць «міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)» — мужчынскага і жаночага полаў.

Да пачатку ўступных выпрабаванняў ажыццяўляецца прафесійны адбор па наступных напрамках: стан здароўя, фізічная падрыхтаванасць, прафесійна-псіхалагічны адбор. На спецыяльнасць «міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)» прафесійна-псіхалагічны адбор ажыццяўляецца спецыяльнай адборчай камісіяй Міністэрства абароны. Абітурыенты, не прайшоўшыя прафесійны адбор, да

дачы ўступных выпрабаванняў ў ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не дапускаюцца.

18. Выпускнікі Мінскага сува-раўскага ваеннага вучылішча 2006 года, якія атрымалі накіраванне ў межах плана размеркавання суваўцаў для далейшага навучання на ваенным факультэце БДУ, здаюць усе ўступныя выпрабаванні і пры атрыманні станоўчых адзнак залічваюцца па-за конкурсам (пры ўмове наяўнасці ў дакуменце аб адукацыі адзнак па прадметах уступных выпрабаванняў не ніжэй, чым «шэсць»).

19. Выпускнікі юрыдычнага каледжа БДУ (незалежна ад года заканчэння каледжа) маюць права паступаць на юрыдычны факультэт па спецыяльнасці «правазнаўства» на скарачаны тэрмін дзённай або завочнай формы навучання. Залічэнне на выдзелены згодна з планам прыёму месцы ажыццяўляецца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях. Выпускнікі юрыдычнага каледжа, якія прайшлі па конкурсе на бюджэтнае або платнае навучанне, залічваюцца на трэці курс юрыдычнага факультэта.

20. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праграмах, якія складзены на аснове адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Творчае ўступнае выпрабаванне на спецыяльнасці «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)», «журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)», «інфармацыя і камунікацыі (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)», «літаратурная работа (напрамак — рэдагаванне)», «міжнародная журналістыка» факультэта журналістыкі, спецыяльнасць «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)» ваеннага факультэта і творчае ўступнае выпрабаванне на спецыяльнасць «дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)» Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій і спецыяльнасць «дызайн (напрамак — камунікацыйны дызайн)» гуманітарнага факультэта праводзяцца па праграмах, якія распрацаваны ў БДУ і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Уступнае выпрабаванне па біблейскай гісторыі для абітурыентаў, якія паступаюць на спецыяльнасць «тэалогія» Інстытута тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірылы, і ўступныя выпрабаванні па правах дысцыплінах для абітурыентаў, якія паступаюць на юрыдычны факультэт на скарачаны тэрмін навучання па спецыяльнасці «правазнаўства», праводзяцца па праграмах, якія зацверджаны рэктарам БДУ.

21. Абітурыенты маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай мове або на рускай мове.

22. Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі. Включэннем з'яўляюцца спецыяльнасці «раман-германская (англійская) філалогія», «рама-

(Заканчэнне на 3-й стар.)

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2006 ГОДЗЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

на-германская (нямецкая) філалогія», «рамана-германская (французская) філалогія» філалагічнага факультэта і спецыяльнасці «культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)», «культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова)», «культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)» факультэта міжнародных адносін, пры паступленні на якія абітурыенты здаюць уступныя выпрабаванні па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю, а таксама спецыяльнасць «сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)» факультэта міжнародных адносін, пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступнае выпрабаванне па англійскай мове.

Пры паступленні на спецыяльнасці «рамана-германская (італьянская) філалогія» і «ўсходняя (кітайская) філалогія» філалагічнага факультэта і спецыяльнасці «сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрная лінгвістыка)», «сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрнае навучанне мовам)» гуманітарнага факультэта абітурыенты могуць здаваць уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх прадугледжана магчымасць выбару замежнай мовы, паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

23. Абітурыенты, якія не вывучалі гісторыю Беларусі і ў дакуменце аб адукацыі якіх адсутнічае адзнака па гэтым прадмеце, могуць прадставіць сертыфікат цэнтралізаванага тэсціравання па сусветнай гісторыі найноўшага часу (акрамя абітурыентаў гістарычнага факультэта).

24. На ўступных выпрабаваннях, якія праводзіцца ў выглядзе цэнтралізаванага тэсціравання, абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 100, а на ўступных выпрабаваннях, якія праводзіцца непасрэдна ў БДУ, — у балах ад 0 да 10.

Уступнае выпрабаванне па прадмеце «Творчасць» праводзіцца ў два этапы, прычым кожны з этапаў ацэньваецца па дзесяцібальнай шкале. Па выніках правядзення выпрабавання абітурыенту выстаўляецца сума балаў, атрыманых ім на кожным з этапаў.

25. Абітурыенты, якія не з'явіліся на ўступнае выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнакі 0, 1, 2 (па дзесяцібальнай сістэме) ці набралі адпаведныя гэтым адзнакам балы (па стобальнай сістэме), а таксама забралі дакументы, да далейшых выпрабаванняў, паўторнай задчы прапушчанага выпрабавання і ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не дапускаюцца.

Пры наяўнасці ўважлівых прычын, падверджаных дакументамі, абітурыент, які не з'явіўся на ўступнае выпрабаванне, можа быць дапушчаны па рашэнні прыёмнай камісіі да яго задчы, але толькі ў межах вызначаных тэрмінаў правядзення ўступных выпрабаванняў.

26. Пры паступленні на дзённую бюджэтную форму навучання конкурс можа праводзіцца па факультэце ў цэлым, па групе спецыяльнасцей ці па асобнай спе-

цыяльнасці (напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі). Від конкурсу па кожнай спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі) даецца ў Дадатку 1А.

27. Пры паступленні на завочную бюджэтную форму навучання конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях (напрамках спецыяльнасцей, спецыялізацыях).

28. Пры паступленні на дзённую платную і завочную платную формы навучання конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях (напрамках спецыяльнасцей, спецыялізацыях).

29. Пры паступленні на завочную форму навучання абітурыенты могуць прадставіць даведку прыёмнай камісіі БДУ аб выніках уступных выпрабаванняў на дзённую форму навучання і ўдзельнічаць у конкурсе на бюджэтнае (калі маюць сярэднюю адукацыю і працуюць па профілі абранай спецыяльнасці або маюць сярэднюю спецыяльную ці сярэднюю прафесійна-тэхнічную адукацыю і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці) або на платнае навучанне.

30. Залічэнне ў БДУ на бюджэтнае і на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з сумарнай колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях, і сярэдняга бала дакумента аб адукацыі, які вызначаецца па дзесяцібальнай сістэме (з дакладнасцю да дзесятых доляў адзінкі).

Сярэдні бал дакументаў аб адукацыі па пяцібальнай сістэме пераводзіцца ў дзесяцібальную сістэму з выкарыстаннем спецыяльнай табліцы пераводу, якая даецца ў Дадатку 2.

У залежнасці ад формы правядзення ўступных выпрабаванняў конкурс ажыццяўляецца па дзесяцібальнай або стобальнай сістэме. Пералік факультэтаў і спецыяльнасцей (напрамкаў спецыяльнасцей, спецыялізацый) з указаннем сістэмы адзнак, якая выкарыстоўваецца для правядзення конкурсу, даецца ў Дадатку 1А (дзённая форма навучання) і ў Дадатку 1Б (завочная форма навучання).

У выпадку, калі конкурс ажыццяўляецца па дзесяцібальнай сістэме, балы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання пераводзіцца ў дзесяцібальную сістэму з выкарыстаннем шкалы пераводу, якая зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

У выпадку, калі конкурс ажыццяўляецца па стобальнай сістэме, сярэдні бал дакумента аб адукацыі, вызначаны па дзесяцібальнай сістэме з дакладнасцю да дзесятых доляў адзінкі, пераводзіцца ў стобальную сістэму шляхам памнажэння на 10.

31. Залічэнне на бюджэтныя месцы (без уліку лічбаў прыёму на мэтавую падрыхтоўку), колькасць якіх вызначаецца прапарцыянальна колькасці пададзеных заяў па дадзенай спецыяльнасці (або па групе спецыяльнасцей ці па факультэце ў цэлым — у залежнасці ад віду конкурсу), пры паступленні на дзённую і завочную формы навучання праводзіцца па асобным конкурсе сярод:

— выпускнікоў устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці, якія на момант атрымання агульнай сярэдняй адукацыі пастаянна пражы-

валі ў сельскіх населеных пунктах не менш двух гадоў;
— іншых абітурыентаў.

У тых выпадках, калі праходны бал для першай катэгорыі абітурыентаў будзе роўны або перавысіць праходны бал для другой катэгорыі абітурыентаў, залічэнне ажыццяўляецца па агульным конкурсе.

32. Мэтавая падрыхтоўка спецыялістаў ажыццяўляецца для задавальнення патрэб у кадрах для арганізацый, што размяшчаюцца на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання або ў сельскіх населеных пунктах. Колькасць бюджэтных месцаў для навучання на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Падставай для ўдзелу ў конкурсе на мэтавае месца з'яўляецца аформлены ў трох экзэмплярах дагавор на мэтавую падрыхтоўку паміж абітурыентам і дзяржаўнай арганізацыяй або мясцовым выканаўчым і распарадковым органам, зацвёрджаным у мэтавай падрыхтоўцы спецыяліста.

Адбор абітурыентаў на мэтавую падрыхтоўку ажыццяўляецца з ліку выпускнікоў устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці або на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання, якія пастаянна пражываюць у гэтых населеных пунктах не менш двух гадоў. Абітурыенты, якія паступаюць на мэтавую падрыхтоўку, павінны мець у дакуменце аб адукацыі па прадметах уступных выпрабаванняў адзнакі ў балах не ніжэй, чым 6 (па дзесяцібальнай сістэме).

Колькасць заяў, якія падаюцца для ўдзелу ў конкурсе на адно мэтавае месца, не абмяжоўваецца. Прыём на мэтавую падрыхтоўку ажыццяўляецца па асобным конкурсе на выдзеленыя мэтавыя месцы пры ўмове забяспечвання рэальнага (больш, чым 1 чалавек на 1 месца) конкурсу па стане на дзень заканчэння прыёму дакументаў. Канчатковае рашэнне аб ажыццяўленні прыёму па агульным ці асобным конкурсе пры адсутнасці рэальнага конкурсу на канкрэтнае мэтавае месца прымаецца прыёмнай камісіяй БДУ. Мэтавыя месцы, па якіх не будзе забяспечаны рэальны конкурс, перадаюцца на агульны конкурс сярод выпускнікоў устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці, якія на момант атрымання агульнай сярэдняй адукацыі пастаянна пражывалі ў сельскіх населеных пунктах не менш двух гадоў.

Абітурыенты, якія не залічаны па конкурсе на мэтавую падрыхтоўку, маюць права ўдзельнічаць у агульным конкурсе.

33. Пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) прадметных алімпіяд, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведны спецыяльнасці. Пералік адпаведных спецыяльнасцей даецца ў Дадатку 3.

На спецыяльнасці ваеннага факультэта азначаныя вышэй асобы залічваюцца без уступных

выпрабаванняў толькі пры ўмове праходжання прафесійнага адбору.

Пераможцам рэспубліканскіх прадметных алімпіяд па беларускай або рускай мове пры паступленні на спецыяльнасці, дзе выпрабаванне па беларускай (рускай) мове не з'яўляецца профільным, па беларускай (рускай) мове выстаўляецца найвышэйшы бал.

34. Асобы, якія ўзнагароджаны ў бягучым навучальным годзе нагрудным знакам лаўрэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў, студэнтаў і таленавітай моладзі за высокія дасягненні ў асобных прадметных галінах, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведны спецыяльнасці.

35. Пераможцам абласных і Мінскага гарадскога этапаў рэспубліканскіх прадметных алімпіяд (дыпламы 1-й ступені), праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, выстаўляецца найвышэйшы бал па прадмеце адпаведнага ўступнага выпрабавання. Пераможцам алімпіяд па гісторыі найвышэйшы бал выстаўляецца па гісторыі Беларусі.

36. На спецыяльнасці, па якіх у 2005 годзе конкурс склаў менш за 5 чалавек на месца, па-за конкурсам пры атрыманні на ўступных выпрабаваннях станоўчых адзнак і пры ўмове наяўнасці ў дакуменце аб адукацыі адзнак па прадметах уступных выпрабаванняў не ніжэй, чым «шэсць», залічваюцца:

а) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў, а таксама асобы з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, што засталіся без апекі бацькоў;

б) інваліды 1-й і 2-й груп, а таксама дзеці-інваліды, якія прадставілі адпаведнае пасведчанне і заключэнне ўрачозна-кансультацыйнай або медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб адсутнасці супрацьпаказанняў для навучання ў БДУ па абранай спецыяльнасці і магчымасці наведваць заняткі;

в) дзеці ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў ваенскіх часцях, загінуўшых (памерлых ад раненняў) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні абавязкаў ваенскай службы або працы ў складзе войск на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці ваеннаслужачых, загінуўшых (памерлых ад раненняў) у мірны час пры выкананні абавязкаў ваенскай службы;

г) дзеці асоб начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых ад раненняў) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці асоб начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых ад раненняў) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

д) дзеці асоб начальніцкага і радавога складу органаў фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, загінуўшых (памерлых ад раненняў) пры выкананні службовых абавязкаў;

е) асобы, якія маюць рэкамендацыі ваенскіх часцей (прапаршчыкі, сяржанты і салдаты, якія праходзяць службу па кантрак-

це; ваеннаслужачыя тэрміновай ваеннай службы, праслужыўшыя не меней як адзін год, звольненыя з тэрміновай ваеннай службы ў запас у год прыёму) пры паступленні на спецыяльнасці ваеннага факультэта ў межах 10 працэнтаў ад плана прыёму.

На профіль «міжнародныя адносіны» (спецыяльнасці «міжнародныя адносіны», «лінгвакраізнаўства», «сусветная эканоміка», «менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)», «міжнароднае права»), профіль «правазнаўства» (спецыяльнасці «правазнаўства», «эканамічнае права»), а таксама на спецыяльнасці, па якіх у 2005 годзе конкурс склаў 5 і больш чалавек на месца, пазаконкурсны прыём у 2006 годзе ажыццяўляцца не будзе.

Пералік спецыяльнасцей, па якіх пазаконкурсны прыём у 2006 годзе ажыццяўляцца не будзе, даецца ў Дадатку 4А (дзённая форма навучання) і ў Дадатку 4Б (завочная форма навучання).

37. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне пры паступленні на адпаведны факультэты пры роўнай агульнай колькасці балаў маюць (у парадку пералічэння):

а) асобы, якія маюць права на залічэнне па-за конкурсам, але пазаконкурсны прыём на абраныя імі спецыяльнасці ў 2006 годзе не ажыццяўляецца;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закону Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

в) інваліды 3-й групы;
г) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закону Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

д) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць рэкамендацыі ваенскіх часцей;

е) абітурыенты са шматдзетных сем'яў;
ж) пераможцы (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) абласных і Мінскага гарадскога этапаў рэспубліканскіх прадметных алімпіяд, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

з) пераможцы рэспубліканскіх і абласных турніраў і конкурсаў па прадметах уступных выпрабаванняў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

і) асобы, якія скончылі сярэднія навучальныя ўстановы з залатым (сярэбраным) медалём або ўстановы, што забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай ці сярэдняй прафесійна-тэхнічнай адукацыі (на аснове агульнай базавай адукацыі), з дыпламам з адзнакай;

к) абітурыенты, якія маюць больш высокі бал уступнага выпрабавання па прадмеце, што прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым;

л) пераможцы алімпіяд «Абітурыент БДУ-2006»;

м) выпускнікі ліцэя БДУ;
н) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ.

38. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй БДУ ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ НА 2006 ГОД

(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Від конкурсу на бюджэтнае навучанне, сістэма адзнак	Пералік выпрабаванняў
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне і Internet-тэхналогіі) 5. Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 7. Механіка 8. Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная механіка)	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен) 2. Фізіка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актуарная матэматыка 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен) 2. Фізіка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Фізіка (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Фізіка (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Біялогія (пісьмовы экзамен) 2. Хімія (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) 4. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Хімія (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) 3. Геаграфія (напрамак — гідраметэаралогія) 4. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў 5. Геаэкалогія	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Геаграфія (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Сусветная гісторыя найноўшага часу (пісьмовы экзамен) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Псіхалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) 2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ) 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	Агульны конкурс*, ад 0 да 10	1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 этап — творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
4. Літаратурная работа (напрамак — рэдагаванне)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 этап — творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
5. Міжнародная журналістыка	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 этап — творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Від конкурсу на бюджэтнае навучанне, сістэма адзнак	Пералік выпрабаванняў
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова (ЦТ)
2. Руская філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Руская мова (ЦТ)
3. Славянская (польская і беларуская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова (ЦТ)
4. Славянская (польская і руская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Руская мова (ЦТ)
5. Рамана-германская (англійская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Англійская мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
6. Рамана-германская (нямецкая) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Нямецкая мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
7. Рамана-германская (французская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Французская мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
8. Рамана-германская (італьянская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
9. Усходняя (кітайская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвакраіназнаўства 3. Міжнароднае права 4. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова) 5. Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова) 6. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова) 7. Сусветная эканоміка	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
8. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 9. Мытная справа	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
10. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Эканамічнае права 3. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 4. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Эканамічнае права 3. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 4. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	Агульны конкурс*, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
5. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) 6. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Тэорыя права, канстытуцыйнае і адміністрацыйнае права (пісьмовы экзамен) 2. Грамадзянскае і крымінальнае права (пісьмовы экзамен) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці) 2. Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона) 3. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка) 4. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультыцкая работа ў ваеннай сферы) 5. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) 6. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
7. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка) 8. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультыцкая работа ў ваеннай сферы) 9. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) 10. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 этап — творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
11. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультыцкая работа ў ваеннай сферы) 12. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) 13. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
14. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) 15. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
16. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Геаграфія (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

(Заканчэнне табліцы глядзіце на 5-й старонцы)

Дадатак 1Б

**ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ
У БДУ НА 2006 ГОД
(ЗАВОЧНАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)**

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Від конкурсу, сістэма адзнак	Пэралік выпрабаванняў
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен) 2. Фізіка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен) 2. Фізіка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Біялогія (пісьмовы экзамен) 2. Хімія (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Біяэкалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Біялогія (пісьмовы экзамен) 2. Хімія (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Геаграфія (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Геаэкалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Геаграфія (пісьмовы экзамен) 2. Біялогія (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Сусветная гісторыя найноўшага часу (пісьмовы экзамен) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Сусветная гісторыя найноўшага часу (пісьмовы экзамен) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
3. Гісторыка-архівазнаўства	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Сусветная гісторыя найноўшага часу (пісьмовы экзамен) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Сусветная гісторыя найноўшага часу (пісьмовы экзамен) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Тэорыя права, канстытуцыйнае і адміністрацыйнае права (пісьмовы экзамен) 2. Грамадзянскае і крымінальнае права (пісьмовы экзамен) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Фінансы і крэдыт	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
3. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Сацыялогія	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 этап — творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 этап — творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова (ЦТ)
2. Руская філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Руская мова (ЦТ)
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ) 2. Матэматыка (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Біялогія (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
3. Менеджмент (спецыялізацыі — кіраванне персаналам, менеджмент нерухомай маёмасці)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Біялогія (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
2. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (ЦТ) 2. Замежная мова (ЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Дадатак 2

ТАБЛІЦА ПЕРАВОДУ СЯРЭДНЯГА БАЛА ДАКУМЕНТАЎ АБ АДУКАЦЫІ

Сярэдні бал дакумента аб адукацыі па шкале	
пяцібальнай	дзесяцібальнай
3,0	3,0
3,1	3,4
3,2	3,7
3,3	4,0
3,4	4,4
3,5	4,8
3,6	5,1
3,7	5,5
3,8	5,8
3,9	6,2
4,0	6,5

Сярэдні бал дакумента аб адукацыі па шкале	
пяцібальнай	дзесяцібальнай
4,1	6,9
4,2	7,2
4,3	7,6
4,4	7,9
4,5	8,3
4,6	8,6
4,7	9,0
4,8	9,3
4,9	9,7
5,0	10,0

ЦТ — залічування винікі централізованого тесцівання.

Дадатак 3
**ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, НА ЯКІЯ ПЕРАМОЖЦЫ
РЭСПУБЛІКАНСКІХ І МІЖНАРОДНЫХ ПРАДМЕТНЫХ
АЛІМПІАД ШКОЛЬНІКАЎ ЗАЛІЧВАЮЦА Ё 2006 ГОДЗЕ
БЕЗ УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ**

Матэматыка	МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне і Internet-тэхналогіі) 5. Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 7. Механіка 8. Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная механіка) ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актуарная матэматыка 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмычныя сістэмы) ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент) ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Сусветная эканоміка 2. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 3. Мылная справа ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютэрная графіка) 2. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент) ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам, менеджмент нерухомай маёмасці) ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Бізнес-адміністраванне
Фізіка	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмычныя сродкі)
Хімія	ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) 4. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона) (пры ўмове праходжання прафесійнага адбору)
Біялогія	БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Псіхалогія ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць) ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву) 2. Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія) 3. Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады псіхалагічнага даследавання) ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці) (пры ўмове праходжання прафесійнага адбору)
Геаграфія	ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) 3. Геаграфія (напрамак — гідраметэаралогія) 4. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў 5. Геаэкалогія ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння) (пры ўмове праходжання прафесійнага адбору)
Беларуская мова	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія 2. Славянская (польская і беларуская) філалогія
Руская мова	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Руская філалогія 2. Славянская (польская і руская) філалогія
Гісторыя	ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання
Чалавек. Грамадства. Дзяржава	ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Эканамічнае права 3. Правазнаўства ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвакраіназнаўства 3. Міжнароднае права 4. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова) 5. Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова) 6. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)

Чалавек. Грамадства. Дзяржава	ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультская работа ў ваеннай сферы) (пры ўмове праходжання прафесійнага адбору) 2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) (пры ўмове праходжання прафесійнага адбору) ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей) 2. Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання) 3. Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый) ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)
Англійская мова	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Рамана-германская (англійская) філалогія 2. Рамана-германская (італьянская) філалогія 3. Усходняя (кітайская) філалогія ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад) ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрная лінгвістыка) 2. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрнае навучанне мовам)
Нямецкая мова	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Рамана-германская (нямецкая) філалогія 2. Рамана-германская (італьянская) філалогія 3. Усходняя (кітайская) філалогія ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрная лінгвістыка) 2. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрнае навучанне мовам)
Французская мова	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Рамана-германская (французская) філалогія 2. Рамана-германская (італьянская) філалогія 3. Усходняя (кітайская) філалогія ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрная лінгвістыка) 2. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрнае навучанне мовам)
Іспанская мова	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Рамана-германская (італьянская) філалогія 2. Усходняя (кітайская) філалогія ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрная лінгвістыка) 2. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрнае навучанне мовам)
Астраномія	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмычныя сродкі) ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютэрная графіка) МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне і Internet-тэхналогіі) 5. Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 7. Механіка 8. Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная механіка) ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актуарная матэматыка 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмычныя сістэмы)
Інфарматыка	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмычныя сродкі) ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютэрная графіка) МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная матэматыка) 4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне і Internet-тэхналогіі) 5. Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 7. Механіка 8. Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная механіка) ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актуарная матэматыка 5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмычныя сістэмы)

Дадатак 4А
**ПЕРАЛІК
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ
(НАПРАМКАЎ
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ,
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ),
ПА ЯКІХ ПАЗАКОНКУРСНЫ
ПРЫЁМ У 2006 ГОДЗЕ
АЖЫЦЦЯЎЛЯЦА НЕ БУДЗЕ
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)**

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Псіхалогія
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Рамана-германская (англійская) філалогія 2. Рамана-германская (нямецкая) філалогія 3. Рамана-германская (італьянская) філалогія
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 3. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 4. Эканамічнае права
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвакраіназнаўства 3. Міжнароднае права 4. Сусветная эканоміка 5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 6. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад) 7. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова) 8. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова) 9. Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць) 2. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам, менеджмент нерухомай маёмасці) 3. Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)
ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Бізнес-адміністраванне
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Дызайн (напрамак — камунікатыўны дызайн) 2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультская работа ў ваеннай сферы) 2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)

Дадатак 4Б
**ПЕРАЛІК
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ
(НАПРАМКАЎ
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ,
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ),
ПА ЯКІХ ПАЗАКОНКУРСНЫ
ПРЫЁМ У 2006 ГОДЗЕ
АЖЫЦЦЯЎЛЯЦА НЕ БУДЗЕ
(ЗАВОЧНАЯ
ФОРМА НАВУЧАННЯ)**

Факультэты, спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біяэкалогія
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 2. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)

ЗВЕСТКИ АБ КОНКУРСЕ НА 1 КУРС БДУ Ў 2005 ГОДЗЕ (дзённае бюджэтнае навучанне)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Конкурс
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	1,23
	Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	2,0
	Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная матэматыка)	4,55
	Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	2,25
	Механіка	1,27
	Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная механіка)	1,7
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі	Прыкладная матэматыка	1,44
	Інфарматыка	2,07
	Эканамічная кібернетыка	1,47
	Актарная матэматыка	2,0
Фізічны факультэт	Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычны метады і праграмныя сістэмы)	3,67
	Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)	1,4
	Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	1,55
	Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	1,9
Факультэт радыёфізікі і электронікі	Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	1,2
	Радыёфізіка	1,42
	Фізічная электроніка	1,26
	Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	1,8
Хімічны факультэт	Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічны метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	4,8
	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	4,08
	Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	2,8
	Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	4,67
Біялагічны факультэт	Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)	4,48
	Біялогія	6,11
	Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	11,1
	Біяэкалогія	12,07
Геаграфічны факультэт	Геаграфія	1,78
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	3,53
	Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	1,8
	Геаэкалогія	4,8
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія	9,65
	Сацыялогія	8,15
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	4,85
	Псіхалогія	8,95
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	3,91
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	4,93
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	4,13
	Літаратурная работа	3,87
Гістарычны факультэт	Міжнародная журналістыка	3,73
	Гісторыя	3,77
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	4,13
	Гісторыка-архівазнаўства	3,53
Эканамічны факультэт	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	4,87
	Эканамічная тэорыя	2,93
	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	6,07
	Эканоміка	3,47
Філалагічны факультэт	Фінансы і крэдыт	4,53
	Беларуская філалогія	2,37
	Руская філалогія	2,15
	Славянская (сербская і беларуская) філалогія	1,9
Юрыдычны факультэт	Славянская (сербская і руская) філалогія	2,1
	Рамана-германская (англійская) філалогія	8,73
	Рамана-германская (французская) філалогія	4,67
	Рамана-германская (нямецкая) філалогія	6,4
Факультэт міжнародных адносін	Рамана-германская (італьянская) філалогія	6,07
	Правазнаўства	3,88
	Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	12,9
	Эканамічнае права	4,4
Факультэт міжнародных адносін	Паліталогія	7,4
	Міжнародныя адносіны	5,2
	Лінгвакраіназнаўства	5,3
	Міжнароднае права	3,95
Факультэт міжнародных адносін	Сусветная эканоміка	3,35
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	4,9
	Мытная справа	3,75
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	10,1
Факультэт міжнародных адносін	Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)	6,33
	Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	5,4
	Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)	8,7
	Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)	8,7

(Заканчэнне табліцы глядзіце на 8-й старонцы)

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ Ў 2006 ГОДЗЕ (дзённая форма навучання)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	30	15
	Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	20	5
	Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная матэматыка)	20	15
	Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне і Internet-тэхналогіі)	15	10
	Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	30	5
	Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	20	10
	Механіка	15	5
	Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная механіка)	10	10
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі	Усяго	160	75
	Прыкладная матэматыка	80	15
	Інфарматыка	60	35
	Эканамічная кібернетыка	10	15
	Актарная матэматыка	10	15
	Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычны метады і праграмныя сістэмы)	15	15
Фізічны факультэт	Усяго	175	95
	Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)	60	5
	Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	25	5
	Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	20	5
	Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	20	5
	Усяго	125	20
Факультэт радыёфізікі і электронікі	Радыёфізіка	60	20
	Фізічная электроніка	50	15
	Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічны метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	20	20
	Усяго	130	55
Хімічны факультэт	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	40	15
	Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	20	10
	Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	15	15
	Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)	25	15
	Усяго	100	55
	Геаграфія	60	15
Геаграфічны факультэт	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	15	15
	Геаграфія (напрамак — гідрометаэралогія)	10	10
	Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	15	5
	Геаэкалогія	10	10
	Усяго	110	55
	Біялогія	65	60
Біялагічны факультэт	Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	20	40
	Біяэкалогія	15	15
	Усяго	100	115
Гістарычны факультэт	Гісторыя	75	60
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	10	40
	Гісторыка-архівазнаўства	15	10
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	15	30
	Усяго	115	140
	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	45	30
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	15	15
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	15	15
	Літаратурная работа (напрамак — рэдагаванне)	15	15
	Міжнародная журналістыка	15	15
	Усяго	105	90
	Філасофія	15	15
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Сацыялогія	20	10
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	15	10
	Псіхалогія	20	20
	Усяго	70	55
	Беларуская філалогія	65	10
	Руская філалогія	45	10
Філалагічны факультэт	Славянская (польская і беларуская) філалогія	8	5
	Славянская (польская і руская) філалогія	7	5
	Рамана-германская (англійская) філалогія	25	25
	Рамана-германская (нямецкая) філалогія	15	10
	Рамана-германская (французская) філалогія	15	10
	Рамана-германская (італьянская) філалогія	15	10
Эканамічны факультэт	Усходняя (кітайская) філалогія	10	10
	Усяго	205	95
	Эканамічная тэорыя	15	25
	Эканоміка	15	25
	Фінансы і крэдыт	15	25
	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	15	15
Юрыдычны факультэт	Усяго	60	90
	Правазнаўства	110	70
	Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	10	30
	Эканамічнае права	20	40
	Паліталогія	10	35
	Усяго	150	175
Факультэт міжнародных адносін	Міжнародныя адносіны	15	40
	Лінгвакраіназнаўства	10	15
	Міжнароднае права	15	50
	Сусветная эканоміка	15	50
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	20	50
	Мытная справа	20	40
Факультэт міжнародных адносін	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	20	40
	Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)	10	15
	Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	10	15
	Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)	10	15
	Усяго	145	330

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць)	15	50
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам, менеджмент нерухомай маёмасці)	20	100
	Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)	10	40
	Усяго	45	190
	Бізнес-адміністраванне	10	50
	Усяго	10	50
	Тэалогія	20	5
	Усяго	20	5
Гуманітарны факультэт	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)	0	50
	Дызайн (напрамак — камунікатыўны дызайн)	5	55
	Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання)	5	20
	Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый)	5	20
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрная лінгвістыка)	5	25
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютэрнае навучанне мовам)	5	25
	Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія)	0	30
	Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады псіхалагічнага даследавання)	5	30
	Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютэрная графіка)	5	25
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	10	35
	Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	5	25
	Усяго	50	340
Ваенны факультэт	Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)	12	0
	Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне войскаў дзейнасці)	14	0
	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)	2	0
	Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысцонсультская работа ў ваеннай сферы)	6	0
	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)	11 (8 муж., 3 жан.)	0
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	16	0
	Усяго	61	0
	Усяго па БДУ	1936	2030

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БДУ Ў 2006 ГОДЗЕ (завочная форма навучання)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	10	15
	Матэматыка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	5	15
Біялагічны факультэт	Біялогія	15	30
	Біяэкалогія	40	60
Геаграфічны факультэт	Усяго	50	80
	Геаграфія	20	15
Гістарычны факультэт	Геаэкалогія	20	15
	Усяго	40	30
Гістарычны факультэт	Гісторыя	35	40
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	15	20
Гістарычны факультэт	Гісторыка-архівазнаўства	15	20
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	20	50
Эканамічны факультэт	Усяго	85	130
	Эканамічная тэорыя	10	10
Філалагічны факультэт	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	10	20
	Фінансы і крэдыт	10	20
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Усяго	30	50
	Філасофія	15	20
Факультэт журналістыкі	Сацыялогія	15	20
	Усяго	30	40
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	25	30
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	15	20
Філалагічны факультэт	Усяго	40	50
	Беларуская філалогія	25	15
Юрыдычны факультэт	Руская філалогія	30	15
	Усяго	55	30
Юрыдычны факультэт	Правазнаўства	40	65
	Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	30	40
Юрыдычны факультэт	Правазнаўства (другая вышэйшая адукацыя)	0	90
	Усяго	70	195
Гуманітарны факультэт	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	25	20
	Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны менеджмент)	10	30
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Усяго	35	50
	Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	0	140
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць)	0	140
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам, менеджмент нерухомай маёмасці)	0	140
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Усяго	0	420
	Усяго па БДУ	450	1105




ЗВЕСТКІ АБ КОНКУРСЕ НА 1 КУРС БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА Ў 2005 ГОДЗЕ (ДЗЁННАЕ БЮДЖЭТНАЕ НАВУЧАННЕ)

(Заканчэнне табліцы. Пачатак глядзіце на 7-й старонцы)

Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	9,3
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	4,7
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	11,7
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	9,7
	Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)	18,5
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій	Бізнес-адміністраванне	8,3
Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірылы	Тэалогія	1,27
Гуманітарны факультэт	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	4,5
	Дызайн (напрамак — камунікатыўны дызайн)	11,2
Ваенны факультэт	Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)	2,0
	Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці)	3,13
	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)	2,5
	Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсульцкая работа ў ваеннай сферы)	8,4
	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)	3,0
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	2,33

ЗВЕСТКІ АБ КОНКУРСЕ НА 1 КУРС БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА Ў 2005 ГОДЗЕ (ЗАВОЧНАЕ БЮДЖЭТНАЕ НАВУЧАННЕ)

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Конкурс
Біялагічны факультэт	Біялогія	4,93
	Біяэкалогія	5,3
Геаграфічны факультэт	Геаграфія	1,35
	Геаэкалогія	1,55
Гістарычны факультэт	Гісторыка-архівазнаўства	1,73
	Гісторыя	1,73
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	6,8
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	1,6
		2,5
Факультэт журналістыкі	Журналістыка	0,8
Матэматычны факультэт	Матэматыка	1,44
Філалагічны факультэт	Руская філалогія	1,4
	Беларуская філалогія	3,4
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Сацыялогія	3,2
	Філасофія	2,6
Гуманітарны факультэт	Сацыяльная работа	2,4
Эканамічны факультэт	Фінансы і крэдыт	2,5
	Менеджмент	1,8
	Эканамічная тэорыя	2,91
Юрыдычны факультэт	Правазнаўства	



ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ – 2006

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар БДУ прафесар Васіль Іванавіч СТРАЖАЎ.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар Віктар Васільевіч САМАХВАЛ.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар Уладзімір Леанідавіч КЛЮНЯ.

Адказны сакратар — дэкан факультэта дауніверсітэцкай адукацыі для беларускіх і замежных грамадзян Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ.

АДРАС ПРЫЁМНАЙ КАМІСІІ:

г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус геаграфічнага факультэта.
Даведкі па тэл. 209-50-85.



ГРАФІК ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ Ў 2006 ГОДЗЕ*

№ п/п	Падмет	Дата правядзення	Працягласць (хвіл.)
1	Беларуская мова	12.06 (панядзелак)	120
2	Руская мова	13.06 (аўторак)	120
3	Гісторыя Беларусі	15.06 (чацвер)	90
4	Сусветная гісторыя найноўшага часу	17.06 (субота)	90
5	Матэматыка	19.06 (панядзелак)	150
6	Фізіка	21.06 (серада)	180
7	Чалавек. Грамадства. Дзяржава	23.06 (пятніца)	90
8	Біялогія	25.06 (нядзеля)	120
9	Замежныя мовы (англійская, нямецкая, французская, іспанская)	27.06 (аўторак)	110
10	Хімія	29.06 (чацвер)	120
11	Геаграфія	01.07 (субота)	90

* час пачатку цэнтралізаванага тэсціравання — 11.00.

дата рэзервовага дня для правядзення цэнтралізаванага тэсціравання па агульнаадукацыйных прадметах — 12 ліпеня 2006 года (серада).

ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ “ДЗЁН АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ” У БДУ

№ п/п	Факультэт	Дата, час, аўдыторыя	Адказны, кантакты тэлефон
1.	МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (прасп. Незалежнасці, 4)	16 мая 2006 г. 14-00 аўд. 433	Мядзведзеў Дамітрый Георгіевіч 209-52-48, 209-52-49
2.	ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ (прасп. Незалежнасці, 4)	19 мая 2006 г. 14-00 аўд. 521	Задорны Барыс Валянцінавіч 209-54-05, 209-50-70
3.	ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ (вул. Курчатава, 5)	15 мая 2006 г. 11-00 аўд. 115	Карых Яўген Дамітравіч 278-13-13
4.	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (прасп. Незалежнасці, 2)	18 мая 2006 г. 14-00 аўд. 220	Саладхін Ігар Анатольевіч 209-50-67
5.	ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Ленінградская, 14)	18 мая 2006 г. 16-00 аўд. 201	Каратаева Тамара Пятроўна 226-49-98
6.	БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Курчатава, 10)	18 мая 2006 г. 14-00 аўд. 3	Грычык Васіль Вітальевіч 209-59-00
7.	ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Ленінградская, 16)	17 мая 2006 г. 14-00 аўд. 312	Гурына Марыя Сцяпануна 209-54-84
8.	ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Чырвонаармейская, 6)	18 мая 2006 г. 10-00 актавая зала	Прокураў Андрэй Аркадзевіч 227-71-00
9.	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. К. Маркса, 31)	18 мая 2006 г. 11-00 актавая зала	Важнік Сяргей Аляксандравіч 222-36-02
10.	ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК (вул. К. Маркса, 31)	18 мая 2006 г. 14-00 аўд. 63	Кандрычын Мікалай Аляксандравіч 222-39-96
11.	ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН (вул. Акадэмічная, 25)	19 мая 2006 г. 16-00 аўд. 603	Хульмыдзіна Людміла Міхайлаўна 284-08-67
12.	ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ (вул. Маскоўская, 15)	17 мая 2006 г. 16-00 актавая зала	Зубчонак Наталля Анатольеўна 209-59-73
13.	ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Ленінградская, 8)	16 мая 2006 г. 11-00 аўд. 609	Сатолін Уладзімір Мікалаевіч 209-52-79
14.	ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. К. Маркса, 31)	19 мая 2006 г. 14-30 актавая зала	Вараб'ёў Аляксандр Уладзіміравіч 226-12-92
15.	ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Маскоўская, 5)	17 мая 2006 г. 10-00 аўд. 25	Новакаў Ігар Анатольевіч 200-44-79
16.	ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Курчатава, 5)	20 мая 2006 г. 12-00 аўд. 212	Нямковіч Вольга Уладзіміраўна 209-59-09
17.	ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ (вул. Бабруйская, 5)	18 мая 2006 г. 14-00 аўд. 211	Крыно Людміла Анатольеўна 210-41-06
18.	ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ (вул. Батанічная, 15)	19 мая 2006 г. 10-00 аўд. 103	Шчарбіна Аляксандр Анатольевіч 293-33-93
19.	ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ (прасп. Незалежнасці, 24)	16 мая 2006 г. 17-00 аўд. 307	Шымбалёва Алена Юр'еўна 229-23-55
20.	ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ (вул. Камсамольская, 21)	17 мая 2006 г. 16-30 аўд. 409	Старавойтаў Алег Міхайлавіч 206-55-34
21.	ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ (вул. Кастрычніцкая, 4)	18 мая 2006 г. 14-00 аўд. 204	Андрыянава Алена Мікалаеўна 209-52-85



Выдаецца з 1929 года

Заснавальнік газеты —
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Газета ўзнагароджана Ганаровай
граматай Вярхоўнага Савета БССР

Газета зарэгістравана Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №149
ад 30 жніўня 2005 года

12 мая 2006 года
Падпісана да друку 11.05.2006 г.
Зак. 440. Тыраж 2000 экз. Ум. друк. арк. 2.
Надрукавана ў РУП “Выдавецкі цэнтр БДУ”
ЛП № 02330/0056850 ад 30.04.2004.
220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6

Рэдактар Таццяна КАЗАК
Камп'ютарная вёрстка Аляксандра САЛАМАХІНА
Адрас рэдакцыі: 220030, Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Прыёмная рэдакцыі: вул. Бабруйская, 7,
пакой 411, тэлефон 209-53-45.
e-mail: Gazeta@bsu.by; www.gazeta.bsu.by